



ЕС з'яўляецца
асноўным донарам
для грамадзянскай
супольнасці ў краінах
Усходняга партнёрства

#eapcivilsociety

У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ

АКТЫЎНАЯ ГРАМАДЗЯНСКАЯ ПАЗІЦЫЯ

Маніторынг дзяржаўных рэформ
Абарона грамадзянскіх і
сацыяльных правоў
Папулярызацыя
дэмакратычнай практыкі



ЛЕПШЫЯ ПАСЛУГІ

Аказанне гуманітарнай дапамогі
ў зонах канфлікту
Забеспячэнне базавых паслуг для
малых супольнасцей
Папулярызацыя
энергаэфектыўнасці ў гарадах



СУВЯЗЬ ГРАМАДСКАГА І ПРЫВАТНАГА СЕКТАРАЎ

Адстойванне празрыстага
рэгулявання рынку
Абарона правоў спажыўцоў
Падтрымка інавацыйных
арганізацый, якія задавальняюць
сацыяльныя патрэбы



ЛЕПШАЕ КІРАВАННЕ

Новыя маштабныя грантавыя праграмы
і асноўная падтрымка
Нарошчванне грамадзянскіх экспертных ведаў
Сумесныя дзеянні з міжнароднымі партнёрамі



МАЛАДЫЯ ЛІДАРЫ

Стыпендыі грамадзянскай супольнасці
EU4YOUTH: Падрыхтоўка моладзі да палітыкі
Інвестыцыі ў моладзевыя асацыяцыі



У ЛІЧБАХ

Фінансуюцца **260 новых праектаў**,
якія ахопліваюць больш чым **600 арганізацый**

2014

2017

ПРЫКЛАДЫ З АСОБНЫХ КРАІН

БЕЛАРУСЬ

Паляпшэнне ўмоў жыцця маці і дзяцей ва ўразлівым становішчы ў сельскіх раёнах праз арганізацыю для іх бізнес-трэнінгаў. Цэнтры развіцця былі адкрытыя ў 12 гарадах, на мясцовыя ініцыятывы былі выдзеленыя гранты на 180 000 еўра.

РЭСПУБЛІКА МАЛДОВА

Развіццё спецыялізаваных паслуг для людзей з інваліднасцю ў партнёрстве з мясцовымі ўладамі ў шасці малдаўскіх рэгіёнах.

УКРАІНА

Падтрымка Асацыяцыі веласіпедыстаў Кіева. Асацыяцыя намагаецца ўзмацніць голас веласіпедыстаў і папулярызаваць веласіпедны спорт як ўстойлівы, бяспечны і вясёлы спосаб перамяшчэння ў гарадах.

АЗЕРБАЙДЖАН

Навучанне для жанчын-лідараў у сферы бізнесу, якія пашырылі свой бізнес, стварылі новы, падалі заяўкі на крэдыт і балаціраваліся на мясцовых выбарах.

ГРУЗІЯ

Удасканаленне аховы здароўя, адукацыі і магчымасцей развіцця для маці і дзяцей у Ахмече, Кахеція. Праект прапануе пасля-школьныя праграмы і сацыяльную падтрымку ўразлівых сем'яў.

АРМЕНІЯ

Распрацоўка інавацыйнай антыкарупцыйнай мабільнай гульні ў супрацоўніцтве з лічбавым навучальным цэнтрам TUMO. Гульня дэманструе наступствы карупцыі, заахвочвае сацыяльнае ўзаемадзеянне і актывізм.

ВА ЎСІМ РЭГІЁНЕ

ФОНД ГРАМАДЗЯНСКОЙ СУПОЛЬНАСЦІ УСХОДНЯГА ПАРТНЁРСТВА

Праект, які фінансуецца ЕС, скіраваны на падтрымку арганізацый грамадзянскай супольнасці

- Выдзяляе гранты ключавым арганізацыям грамадзянскай супольнасці
- Арганізуе электронныя навучальныя курсы і вебінары, хакатоны, распрацоўвае новыя анлайн-інструменты
- Прапануе для моладзі стыпендыі грамадзянскай супольнасці, навучаючы аналітыкаў і будучых лідараў

Больш інфармацыі: eapcivilsociety.eu